

Спорт-тайм

АДКЛАДЗЕНАЕ ЧЭМПІЁНСТВА

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра найбольш актуальныя падзеі выхадных.

1. На рахунку зборнай Беларусі па выніках дамашняга этапу Кубка свету па веласпорце на трэку дзве ўзнагароды. Залаты медаль у скрэтчы выйграў Яўген Каралёк, «бронзу» ў жаночай гонцы па ачках заваявала Таццяна Шаракова.



Фота БелТА

Нагадаем, Мінск прымаў першы ў алімпійскім сезоне этап Кубка свету па веласпорце на трэку з 31 кастрычніка да 3 лістапада. У спаборніцтвах удзельнічалі 57 камандаў з 44 краін свету. Наступны этап Кубка свету праз тыдзень будзе прымаць шатландскі Глазга.

2. Аліна Змушко заваявала бронзавы медаль на дыстанцыі 50 м брасам на шостым этапе Кубка свету па плаванні ў Казані. Раней Змушко таксама паказала трэці вынік на дыстанцыі 100 м брасам.

Удзел у турніры ўзялі каля 200 атлетаў. Наступным стартаў для беларускіх плыўцоў стане сёмы этап Кубка свету, які пройдзе 7-9 лістапада ў Досе (Катар).

3. Адбыліся матчы 27-га тура чэмпіянату краіны па футболе. Брэсцкае «Дынама» і салігорскі «Шахцёр» не выявілі пераможцу — 1:1, а футбалісты барысаўскага БАТЭ нечакана саступілі на сваёй арэне «Іслачы» — 2:4. Вынікі іншых сустрэч 27-га тура: «Тарпеда-БелАЗ» (Жодзіна) — «Дынама» (Мінск) — 4:0, «Дняпро» (Магілёў) — «Віцебск» — 2:0, «Мінск» — «Слуцк» — 1:0, «Гарадзея» — «Нёман» (Гродна) — 1:0.

Такім чынам, за тры туры да фінішу адрыву брэсцкага «Дынама» ад БАТЭ павялічыўся да сямі ачкоў. Становішча ў групе лідараў пасля 27 тураў: «Дынама» (Брэст) — 68 ачкоў, БАТЭ — 61, «Шахцёр» — 59, «Дынама» (Мінск) — 47, «Іслач» — 45, «Тарпеда-БелАЗ» — 45.

Бамбардзірскую гонку ўзначальвае Ілья Шкурын («Энергетык-БДУ»), які забіў 17 мячоў. Матчы 28-га тура пройдуць 8-10 лістапада.

4. Арына Сабаленка паднялася на 11-е месца ў рэйтынгу Жаночай тэніснай асацыяцыі. Дагэтуль беларуска займала 14-ю пазіцыю, а пасля перамогі на малым выніковым турніры WTA ў кітайскім Чжухаі перамясцілася на тры пазіцыі вышэй. Лідзіруе ў рэйтынгу Эшлі Барці (Аўстралія), на другім



www.eurosport.ru

месцы — Караліна Плішкава (Чэхія), на трэцім — Наомі Осака (Японія).

Вікторыя Азаранка займае 50-е месца, Аляксандра Сасновіч знаходзіцца на 67-й пазіцыі, у Вольгі Гаварцовай 194-е месца, Вера Лапка займае 328-ы радок сусветнага рэйтыngu.

5. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова пацярпеў пятае паражэнне ў Лізе чэмпіёнаў, саступіўшы ў гасцях македонскаму «Вардару» — 31:36. Самым выніковым у складзе БГК стаў Мікіта Вайлупаў, які закінуў дзевяць мячоў. Такім чынам, у шасці праведзеных гульнях беларускі клуб атрымаў толькі адну перамогу, абыграўшы ў сябе дома ўкраінскі «Матор» з Запарожжа.

Турнірнае становішча ў групе раз такое: «Кіль» — 11 ачкоў, «Вардар» — 8, «Віве» — 7, «Манпелье» — 7, «Веспрэм» — 6, «Порту» — 6, БГК — 2, «Матор» — 1.

БГК свой наступны паядынак Лігі чэмпіёнаў правядзе 9 лістапада ў сябе дома супраць «Веспрэма».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Чулі?

ДЗЯЎЧЫНКА
ВЫРАТАВАЛА
СЯБРОЎКУ
АД КРАКАДЗІЛА

У афрыканскім горадзе Хванге (Зімбабвэ) шасцікласніца выратавала сяброўку ад гібелі ў зубах кракадзіла, паведамляе Bulawayo 24.

Драпежнік напаў на дзевяцігадовую Латою Мувані, калі тая купалася ў рацэ з сябрамі. Ён схпіў яе за нагу і руку і пацягнуў пад ваду. Крыкі Латоі пачула 11-гадовая Рэбека Мункамбвэ, якая да таго часу паспела выбрацца на бераг. «З нас семярых я была найстарэйшая, таму адчувала, што павінна яе выратаваць», — расказала Рэбека. — Сконнула ў ваду і паплыла туды, дзе яна спрабавала ўтрымацца на паверхні». Забраўшыся на спіну кракадзіла, дзяўчынка стала біць яго рукамі і ткнула пальцамі яму ў вочы. Рэптылія не вытрымала такой атакі, расшчапіла зубы і ўцякла.

Рэбека дацягнула пацярпелую сяброўку да берага, дзе ім дапамаглі выбрацца з вады. Латою трапіла ў бальніцу, аднак яе траўмы не ўяўляюць пагрозы для жыцця. Медсястра расказала, што дзяўчынка пазбегла пералому і атрымала неістотныя раны. Нільскія кракадзілы ў Зімбабвэ вырастаюць да пяці метраў у даўжыню, вельмі агрэсіўныя і спраўляюцца нават з такімі буйнымі і моцнымі жывёламі, як чорны насарог, жырафа, афрыканскі буйвал і леў.

Іван КУПАРВАС.

Даты

Падзеі

Людзі

5 ЛІСТАПАДА

У краіне

1864 год — нарадзіўся (вёска Бабкоў, цяпер у Аршанскім раёне Віцебскай вобласці) Аляксей Андрэевіч Бялыніцкі-Біруля, вучоны-заолаг і зоагеограф, падарожнік. Член-карэспандэнт Расійскай акадэміі навук, прафесар Ленінградскага ўніверсітэта. Дырэктар Заалагічнага музея АН СССР. Аўтар 115 навуковых прац. Упершыню апісаў расліны свет мыса Чалюскін. Заснавальнікам вядомага роду Біруляў з'яўляецца віцебскі казак Сямён Біруля. Адзін з прадстаўнікоў роду загінуў пад сцягамі Тадэвуша Касцюшкі, другі быў паранены ў баі супраць напалеонаўскіх войскаў пад Кобрынам, дзед заалага служыў у флоте пад камандаваннем адмірала Ф. Ушакова. Вучоны быў праўнукам вядомага рускага гісторыка і асветніка А. Я. Паленава. Сярод сваякоў Аляксея Андрэевіча былі два славытыя мастакі — В. Д. Паленаў і В. К. Бялыніцкі-Біруля. Памёр у 1937 годзе. Яго імя носяць заліў і гара на беразе Таймырскага паўвострава.

1939 год — у Дзяржаўным тэатры оперы і балета Беларусі адбылася прэм'ера першага беларускага нацыянальнага балета «Салавей». Лібрэта балетнага спектакля паводле аднайменнага твора З. Бядулі напісалі Ю. Сланіўскі і А. Ермалаеў, а музыку — М. Крошнер. Спектакль з вялікай радасцю ўспрынялі глядачы, ён атрымаў заслужанае прызнанне крытыкаў. У 1940 годзе на Дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве «Салавей» быў з поспехам прадэманстраваны сталічнай публіцы.

1954 год — нарадзіўся (Мінск) Ігар Уладзіміравіч Алоўнікаў, беларускі піяніст, арганіст, педагог, прафесар, народны артыст Беларусі. З 1980 года саліст Беларускай філармоніі, адначасова — выкладчык у Беларускай акадэміі музыкі. Аўтар шматлікіх транскрыпцый твораў музычнай класікі і беларускіх кампазітараў для фартэпіяна і аргана. Укладальнік і рэдактар зборнікаў беларускай фартэпіянай музыкі «Віртуоз», «Піяніст», «Сувенір». Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Узнагароджаны медалём Ф. Скарыны.

1958 год — на Беларускім аўтазаводзе (Жодзіна) сабраны першы аўтамазавал.

1964 год — прыняў першых пакупнікоў адзін з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў рэспублікі ЦУМ «Мінск».

1934 год — нарадзілася Кіра Георгіеўна Муратава, кінарэжысёр-пастаноўчык Адэскай кінастудыі мастацкіх фільмаў, народная артыстка УССР. Паставіла фільмы «Кароткія сустрэчы», «Доўгія праводзіны», «Два ў адным» і іншыя. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Украіны імя Аляксандра Давжэнкі і прызёў міжнародных кінафестывалей. Памерла ў 2018 годзе.

1934 год — у Ленінградзе ў кінатэатры «Тытан» адбылася прэм'ера фільма «Чапаеў» — адной з самых папулярных кінакарцін савецкай эпохі, пастаўленай рэжысёрамі Сяргеем і Георгіем Васільевымі.

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 3874.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30
4 лістапада 2019 года.